

Образовательная и воспитательная функция гуманитарных дисциплин
ДЗЕЙНАСЦЬ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОУ ВІЦЕБШЧИНЫ
ПА ВЫХАВАННЮ КУЛЬТУРЫ МІЖНАЦЫЯНАЛЬНЫХ
АДНОСІН У КАНТЭКСЦЕ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ
ПАЛІТЫКІ БАЛЬШАВІКОУ (1924-1929 Г.)

А. Л. Дзядзінкін
Віцебскі дзяржауны ўніверсітэт імя
П. М. Машэрава

На працяту усяго пістарычнага працэсу праблема міжнацыянальных адносін у межах шматэтнічнага рэгёна патрабавала з боку дзяржавы пільной увагі. Сама гісторыя вызначыла тое, што ніводны этнас не існаваў і не існуе ізалявана ад іншых, што на тэрыторыі кожнай дзяржавы акрамя тытульнага этнасу працьываюць і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцей, якія маюць сваю мову і традыцыі, а таму дзяржауны органы і установы павінны забяспечваць іх права на нацыянальнае і культурнае развіццё. У гэтым і ёсьць гарантывя захавання мірнага сусідавання этнічных груп у межах аднаго рэгёна.

Бальшавікі, якія прыйшлі да улады у кастрычніку 1917 г., улічвалі такія абставіны, таму адным з накірунка нацыянальной палітыкі РКП(б) у 20-ыя гады XX ст. было выхаванне культуры міжнацыянальных адносін, якое забяспечыла б хуткае вырашэнне нацыянальнага пытання у дзяржаве. Задача выхавання была ускладзена у першую чаргу на Народны камісарыят асветы, аддзелы народнай адукацыі, прафесійнай адукацыі і сацыялістычнага выхавання, а таксама на адпаведныя губернскія аддзелы і камітэты.

Аддзелы Віцебскіх Акрывыканкама і Акружкама КПБ(б) праблеме выхавання культуры міжнацыянальных адносін у рэгёне удзялялі вялікую увагу. Гэта тлумачыца тым, што этнічны склад насельніцтва тагачаснай Віцебшчыны быў даволі стракатым. Так, паводле даных перапісу 1926г. сярод насельніцтва акругі беларусы складалі каля 78%, рускія-9%, яўрэі-9%, палякі-2%, прадстаўнікі іншых нацыянальнасцей-каля двух працэнтаў.

Зразумела, каб пазбегнуць напружанаасці у міжнацыянальных адносінах, патрэбна была даволі гібкая нацыянальная палітыка, арыентаваная на выхаванне узаемнай павагі аднаго этнасу да другога. Безумоуна, з 1924г. на Віцебшчыне найбольш важнай палітычнай задачай стала беларусізацыя, але разам з тым кіруючыя колы акругі актыуна падтрымлівалі культурную запатрабаванні і іншых этнічных груп. Такая пазіцыя сужнілася з агульным прынцыпам нацыянальной палітыкі бальшавікоў- прынцыпам «праплетарскага інтэрнацыяналізму». На практыцы здзяйсненне гэтага прынцыпу праявлялася праз правядзенне мерапрыемстваў па выхаванню культуры міжнацыянальных адносін.

Фактычна у курсе гісторыі, грамадазнаучных навук школы, тэхнікума і ВНУ выхаваўчы аспект набыу скразны характар. Так, для каардынацыі методыка-выхаваўчай працы школ праводзіліся метадычныя нарады па ўсёй акрузе, арганізоўваліся гурткі самаадукацыі палітычнага характару, а таксама праводзіліся абледаванні школ і інструктаж педагогічных кадраў з мэтай кантролю за вучэбна-выхаваўчай дзейнасцю.

Што датычыцца працы сярэдненаспецыяльных устаноу, то тут важна ахарактарызаваць работу па выхаванні культуры міжнацыянальных адносін, якая праводзілася у Яўрэйскім педагогічным тэхнікуме. Тэхнікум быў адкрыты 1 ліпеня 1921г. і мэтай яго дзейнасці была падрыхтоўка настаўнікаў «преимущественно... для школ першай ступені, дошкольных учрэждений и коммун». Цікава, што сярод вучэбных прадметаў фактычна раунамерна размяркоўваліся гадзіны на яўрэйскую і беларускую літаратуру, значная колькасць гадзін аддавалася на выкладанне гісторыі, асноўнай задачай у выкладанні якой зноу жа было ідэалагічнае выхаванне навучэнцаў у духе праплетарскага інтэрнацыяналізму. Пацверджаннем гэтага служаць пастанова Віцебскага Губкама РКП(б), якая мела сілу да канца 20-ых гадоў, дзе адзначалася:

«При приёме в педагогические учреждения национальных меньшинств никакие ограничения или привилегии для той или иной национальности недопустимы». З гэтага факта бачна, што большавікі з аднаго боку не прыніжалі права нацыянальных меншасцяў, а з другога боку не дапускалі канфліктау у грамадстве на нацыянальной глебе.

Адначасова у ВНУ перабудовалася вучэбна-выхаваучая работа і змест выкладаемых дысцыплін. У вучэбныя планы Віцебскага педагогічнага інстытута уводзіліся новыя курсы: гісторыя сацыялістычнай рэвалюцыі, Савецкай дзяржавы і права, гістарычны матэрыялізм, дзе выявічаліся асновы ленінскай нацыянальнай палітыкі. Гэтыя вучэбныя дысцыпліны павінны быті выхаваць «савецкіх будаунікоў камунізму» у духе прынцыпу «прападобнага інтэрнацыяналізму».

Такім чынам, у кантэксле нацыянальнай палітыкі большавікоў, як бачна, значная роля удзілялася праблеме выхавання культуры міжнацыянальных адносін як фактуры, стымулюючаму мірнае сусідаванне разных этнасаў у межах шматнацыянальной дзяржавы.

ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Дроздова Н. В.

**Белорусский государственный
педагогический университет, г. Минск**

В своем историческом содержании культура рассматривается как общий уровень исторического развития эпохи, определяемый такими важнейшими параметрами существования людей, как их отношение друг к другу и их отношение к природе. Источник гармонических отношений взаимосвязан, во-первых, с познанием самого себя, а, во-вторых, с действием, ведущим к разумной организации человеческих отношений. В этом случае за основу берется и развивается сформировавшееся на ранней стадии развития цивилизации «золотое правило»: «поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе». «Золотое правило» стимулировало как осмысливание ценности объекта межличностных отношений (другой человек, группа людей, народ, нация), так и представление о собственной самоценности (Дж. Гоббс, Г. Гассенди, Ж. Ж. Руссо).

На современном этапе развития общества можно сказать, что культура – это прежде всего свод «правил игры» коллективного существования, выработанная людьми система формирования технологий и оценочных критерий по осуществлению различных социально значимых практических и интеллектуальных действий. Это весьма широкая категория, включающая в себя большое количество сочетаний со словом «культура» – экономическая культура, эстетическая культура, этическая культура и т. д. Впервые за последние десятилетия наряду с национальной, морально-этической и др. в содержание воспитания включена психологическая культура. Необходимость формирования именно этого аспекта базисной культуры личности отмечена в опубликованном проекте «Концепция воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь». Следует отметить, что термин «психологическая культура» не попал ни в один из отечественных словарей. Характеристику общей психологической культуры дает О. И. Мотков: «Психологическая культура включает комплекс активно реализующихся культурно-психологических стремлений и соответствующих умений. Развитая психологическая культура включает: систематическое самовоспитание культурных стремлений и навыков; достаточно высокий уровень делового и обычного общения; хорошую психологическую саморегуляцию; творческий подход к делу; умение познавать и реалистически оценивать свою личность».

Н. Н. Ободов в понятие «психологическая культура» включает три компонента: